

Я. ВАРОНКО.

# БЕЛАРУСКІ РУХ

ад 1917 да 1920 году.

КАРОТКІ АГЛЯД



КОЎНА. . . . . 1920.

Я. ВАРОНКО.

# БЕЛАРУСКІ РУХ

ад 1917 да 1920 году.


КАРОТКІ АГЛЯД.



КОЎНА.

1920.

pawet.net



## I.

**П**етраграцкі перэварот 27 лютага 1917 году, вядомы пад назвай „фэвральскай рэвалюцыі”, да-даў да нацыянальнага руху ўсіх народаў, населяўшых былуу Расею яшчэ і востра палітычны выгляд.

Як і украіцы, палякі, латышэ, літвіны, і беларусы-ўсюды сталі арганізацца ў палітычныя абы-едицтвы і ўжэ ў сакавіку таго ж году склікалі ў Менску першы зъезд беларускіх нацыянальных і па-літычных дзеячоў.

Часовы Расейскі „Рэвалюцыйны“ ўрад, аслабаніўшы старонку ад царызму, не змог сам усьцерагчыся, каб не захварэць царскай палітыкай і доўга на знайходзіў тых срэцтваў, якія выбавілі бы Расею ад развалу. Расейскія Габінеты князя Э. Львова і А. Керэнскага за ўвесі час рэвалюцыі ад лютага да каstryчніка 1917 году наказалі сваю поўную несвядомасць у нацыянальных пытаніях і гэтым самым дапамаглі самачыннасцьці паўстаючых ўсюды

---

апазыцыйных нацыянальных арганізацый, у тым ліку і беларускіх.

Народ звеў ўсіх пытаньнях. Арганізаваны на першым беларускім зьездзе ў сакавіку-Беларускі Нацыянальны Камітэт, у летку 1917 году павінен быў уступіць свае права на абъеднаньне ўсяго беларускага народу заменішай Камітэт—Цэнтральны Радзе Беларускіх Арганізацый і Партыі, перэважаючае палажэньне ў якой заняла старэйшая, спраўляўшая тады 20-цілецце свайго існаванья, -Беларуская Сацыялістычная Грамада.

У гэты час, як ў краі, так і на фронці, -ўсюды шпарка сталі расьці беларускія арганізацыі, у большай сваёй часці-палітычныя, а так сама і прафэсіянальныя, культурна-прасьветныя, бежэнскія і іншыя.

Менск стаў цэнтрам беларускай палітычнай работы. Ад яго не адставалі беларускія арганізацыі Петраграду і Масквы: у першым знайходзіўся Цэнтральны Камітэт Беларускай Сацыялістычнай Грамады, Беларускае Таварыства помачы пацярпеўшым ад вайны, Беларускае Предстаўніцтва ў Асобай Нарадзе дзеля апрацаванья Закону аб выбарах да Ўсерасейскага Устаноўчага Збору; ў Маскве рабіла шырокую працу многатысячная па ліку сваіх членоў бежэнская арганізацыя непалітычнага характэру Беларуская Народная Грамада, якую падтрымлівалі, як сацыялісты, так і Хаўрус беларускага праваслаўнага духавенства.

Зразумела, што нацыянальная праца кіпела ў раёні вольнай—ад нямецкай акупацыі беларускай тэрыторыі, а ласьне, ў такіх местах, як Полацк, Вітебск, Смаленск, Магілёў, Бабруйск, Слуцк, якія былі звязаны, як са сваім цэнтрам,—ўсе з Менскам.

Па раскіданыя праз вайну па ўсім абшары былой Рэsei беларусы з кожным днём усё галасней і ясьней давалі аб сабе знаць.

Асабліва беларуская праца стала шпарка ўзмацоўвацца пасля выступлення беларусоў на Маскоўскай Дзяржаўнай Нарадзе, а затым на Петраграцкай Дэмакратычнай Нарадзе, скуткам якіх было устанаўленне Часовай Рады Расейскай Рэспублікі (куды так сама папалі і беларусы), якая заменіла сабою аджыўшую свой час сталыпінскую Гасударственную Думу.

Аднай з найболей патрэбнейшых і жыцьцёвых прайу нацыянальнага руху наагул—была арганізацыя нацыянальных войскаў, як украінскіх, польскіх, чы латышскіх. На арганізацыю іх таго часу начальнік ўсёй Рэsei А. Керэнскі даў сваю высокую згоду. Беларусы ж, не гледзячы на іх настойчывыя хлапоты, не атрымалі ад „Глаўкаверха Керэнскага“ нават права на арганізацыю беларусоў—ваеных у землячэства.

У канцы верасьня беларусы такі папрабавалі ўзяць гэтае права рэвалюцыйным шляхам. Беларускія арганізацыі Заходняга Фронту, асабліва 10-ая армія, якая стаяла ў Меншчыне, склікалі ў кастрычніку З'езд Заходняга Фронту ў Менску, на якім

залаўжылі фундамэнт дзеля утварэньня Цэнтральнай Беларускай Вайсковай Рады.

На гэты ж час і Цэнтральная Рада Беларускіх Арганізацый і Партый у Менску, дасягнуўшая свайго найвялікшага ўплыvu на беларускую дэмакрацію, прыняла назуву Вялікая Беларуская Рада, мэтай якой стала ужэ прыгатоўленыне дзеля прыняцця (калі не захопленыя) пры дапамозе Вайсковай Рады усёй ўлады на абшарах этнографічнай Беларусі\*).

## II.

Палітыка Часовага Расейскага Ураду, якога парадзіла „февральская рэвалюцыя“, прывела да таго, што изгавораннія бальшэвікамі петраграцкія работнікі і салдаты ў канцы кастрычніка 1917 году скінулі Урад А. Керэнскага і „вагнем і мячом“ сталі заводзіць у Расеі новы лад, галавой якога стаў крывавейшы з усіх расейскіх ўладароў Леў Троцкі.

Не гледзячы на шырокія абецанкі і „дэкрэты“ яб правох нацыянальнасцяў новага Расейскага „Сацыялістычнага“ Ураду і яго Народных Камісараў, беларусы нічога не дабіліся і цяпер. Новая расейская дэмакрація, апрануўшыся ў чырвоную плахту, так званага, пролетарыяту, хварэла на тую ж імперыялістичную хваробу, на якую хварэлі і сам Раманаў і яго насьледнік Керэнскі. Зъменіўшы апошніга, новы „Глаўкаверх Крыленка“, прымушэнны

\* ) Ад гэтага момэнту Менск стаў звонца Менскам-Беларускім, як стаяла на выданай Вялікай Радай першай „Грамадзе на народу Беларусі“.

лічыцца з фактам існаваньня нацыянальных українскіх і польскіх войскаў, — цягнуў з развязаннем пытання аб дазваленныі беларусам фармаваць свае нацыянальныя часткі, затым працаваў пра-весці праект утварэння беларускай чырвонай арміі і ў скутку стаў забараняць і зачыняць беларускія вайсковыя арганізацыі наагул. Як ведама латышскія ваенныя часці ў свой час адыгралі дзеля бальшэвіцкага рэжыму ролю свайго звычаю жандармска-казацкіх сотняў, пакуль іх не зменілі кітайцы і башкіры.

Для беларусоў - бальшэвізм спачатку быў незразумелым зъявішчэм, аднак ўзрост беларускай справы ад гэтага не спыніўся; наадварот, Вялікая Беларуская Рада, маючы на увазе моцна устаноўленную землю, яе з усімі беларускімі арганізацыямі (абы яны мелі выражна нацыянальны выгляд,) асабліва ваеннымі, якія былі утворены блізка не на ўсіх франтах Цэнтральнай Беларускай Вайсковай Радай, начула ў сабе даволі сіл, каб склікаць вялікі Беларускі Устаноўчы Зьезд.

Разагнаны перэд тым Ўсерасейскі Устаноўчы Збор, у выбарах ў які, дзякуючы новай пролетарскай „свабодзі“, беларусы поўнага учасцьця прыняць не моглі, даў повад беларусам надумаць аб сабе болей, ніж яны думалі да гэтай пары.

Беларускі Устаноўчы Зьезд пад імем 1-шага Ўсебеларускага Зьезду, скліканы быў Вялікай Беларускай Радай у сінэжнию 1917 году і працаваў ад 5 да 18 чысла ў Менску. На ім было прэдстаўле-

на 1900 чалавек, прэдстаўнікоў земстваў, гарадоў, воласцяў, хаўрусных крамаў, вучыцельскіх хаўрусоў, рожных прафэсіянальных арганізацый, культурна-прасьветных таварыстваў, палітычных партый, грамад, а так сама ўсіх беларускіх бежэнскіх камітэтаў. Такім чынам ўвесь гэты ўсенародны сход быў голасам ўсёй Беларусі, як „расейскай“, так і нямецкай акупашай (бежэнцы).

Пастановы 1-шага Ўсебеларускага Зьезду сталі пэршым фундамэнтам новага Беларускага Статуту дзеля таго, што яны ў першы чарод ясна устанаўлівалі ў межах беларускай зямлі рэспубліканскі лад, умацоўвалі права народу на зямлю, падкрэслявалі жаданьне беларусоў прыймаць участьце ў будучэй Мірае Іарадзе, патрэбавалі адбуванья разруйнісанай старонкі коштам воеваўшых государстваў і высаду польскіх і нагул воражых войскаў з абшараў Беларусі. Зьезд у канцы сваёй працы выбраў з свайго складу Раду 1-шага Ўсебеларускага Зьезду, якая павінна была арганізаваць фактычную ўладу на Беларусі, калі дзеля гэтага наступіць адпаведны час.

Гэта пастанова і зняла маску з твары нацыянальна-цярпімага бальшэвізму, і... менскія бальшэвікі начу з 17 на 13 сінегня (старога стылю) 1917 году разагнали Зьезд штыкамі і кулёмётамі, а глаўных дзэячаў Зьезду, — колькі дзесяткаў чалавек, ўкінулі ў сутарыны сваёй крэпасці.

Гэты неслыханы ў гісторыі акт ўціску меў добрыя скуткі для беларусоў. Прэдстаўнікі Бела-

рускага Ўраду, вырабляючыся патроху з бальшэвіцкіх турмаў, сталі вясьці сваю працу ў большэй часыці нелегальна і паднялі агітацыю за незалежнасць... ад бальшэвікоў і чужынцоў.

Тым часам бальшэвікі, такім жа ганебным спосабам расправіўшыся з Украінскай Цэнтральнай Радай, задумалі заключэнне міру на Нарадзе ў Берэсці--Літоўскім.

Згодна з наказам Зьезду, нелегальны Беларускі Ўрад паслаў на Нараду ў Берэсцье і сваіх дэпутатаў (якія змаглі напасці туды толькі пад відам райцаў Украінскай Дэлегацыі), але перашкодзіць углаву ф.-Кюльмана з Троцкім беларускія дэпутаты спозніліся.

Баючыся за свой лёс у Беларусі, бальшэвікі зусім спынілі працу блізка ўсіх беларускіх арганізацый асабліва ваенных; пасля звароту беларусоў з пратэстам проці падпісання Берэсцейскага Міру барацьба гэта прыняла вельмі ўостры характэр. На жаль у Петраградзі з'явілася кучка особ—беларускіх хатніх палітыкаў, якая, змненая грошовымі інтэрэсамі, зыйшлася з бальшэвікамі і стала яшчэ горэй пісаваць працу сваякоў на бацькаўшчыне і навэт прадаётшы іх.

Між тым падпісанне Берэсцейскай Умовы шыкавала дзеля Беларусі пашырэньне абшараў нямецкай акупацыі.

### III.

Лёзунг бальшэвікоў „ні міру, ні вайны“ немцаў не спалохаў, а ні. Паход іх на Дзвінск адгукнуўся

ў Менску і 19 лютага менскія бальшэвікі, абыявіўшы ўсенародна аб тым, што яны не выежджаюць і іх ўлада—моцна, як ніколі, самі між тым, подобна да пранцузаў у 1812 годзе, сталі грузіць на вазэ і сані свой ( і чужы) скарб. А 7-ай гадзіне ў вечэры ўся бальшэвіцкая ўлада ў Менску, вядомая да гэтай пары пад назвай „Рады Народных Камісарав Заходняй Вобласці і Фронту“ разлеглася ў колькіх вагонах на вагзалі Маскаўскай чугункі, і, акружыўшы сябе кулёмтамі і броневікамі, ваевала з чугуначнай адміністрацыёй за хучэйшую... здпраўку іх ў Смаленск.

Ў гэту пару беларуская ўлада ў месці стала ужо легальнай. Яна хутка сабрала ўсе свае жывыя сілы, аслабаніўшы на волю ўсіх арештаваных бальшэвікамі. Споўняючы Камітэт Рады 1-шага Ўсебеларускага Зьезду разам з Цэнтральнай Вайсковай Радай стаў займаць ўсе урадовыя будынкі, і, увайшоўшы ў сувязь з ўсімі дужэйшымі нацыянальнымі арганізацыямі нацыянальных меньшасцяў, на ранку 20 лютага абвесціў 1-шай Устаўной Граматай сваю ўладу на ўсей Беларусі.

21 лютага Споўняючы Камітэт Рады 1-шага Ўсебеларускага Зьезду, напоўнены прэдстаўнікамі жыдоў, палякоў, велікарасейцаў і літвіноў, утворыў першы урад пад назвай Народнага Сэкрэтарыяту, а сам, склікаўшы Раду Зьезду, прыняў на сябе за канадаўчыя функцыі.

Прабаваўшыя разъвернуць сваю працу ў Менску польскія легіонеры, прызначылі права беларусоў,

абрабаваўшы аднак колькі польных скарбніц на агульную суму больш за 12 мільёнаў рублёў.

Прызнаньне палякамі права беларусоў на Менск было болей угаворным ніж фактычным, што далей дало сябе чуць.

Між тым німецкія уланы збліжаліся да Менску. Беларуская ўлада, с кожным днём заваёвашая ўсё большы і большы ўплыў на жыхароў, пастановіла застасца на мейсцы і чэкаць немцаў. Ўвайшоўшы ў Менск, першы німецкі эшэлон быў ўрачыста спатканы палякамі. Толькі некалькі гадзін пазней адбылося пабачэн'не немцаў з беларусамі, на якім беларусы заявілі немцам, што яны зьяўляюцца гаспадарамі краю і будуць абхозіцца з немцамі, як з гасцямі.

На справі выйшла іначай. Пачыняючы ад 25 лютага 1918 г. ўлада беларусоў стала зъменьшашца, а хутка абмежавалася толькі нацыянальна - прэдстаўніцкай і дарадчай працаю. Што ж датычыць палякоў, то немцы адправілі іх спачатку з Менску ў Бабруйск, у раёні якога польскія легіёны знайходзіліся яничэ колькі тыдней а потым і зусім забэзбройлі і расфармавалі іх.

9 сакавіка 1918 г. Спаўняючы Камітэт І-го Устаў-най Граматай аб'есціў асновы Беларускай Констытуцыі, а 25 сакавіка Рада Беларускай Народнай Рэспублікі, утворзная з Спаўняючым Камітэтам і Рады 1-шага Ўсебеларускага Зьезду, III-цій Устаўнай Граматай дэкларавала незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі ў межах, дзе пе-

рэважывающую лічэбнасць (адносна да другіх народоў) мае беларускі народ.

Зараз жэ аб сваіх Граматах Беларускі Урад паведаміў Бэрлін.

У адказ на гэтыя апошнія два акты Гэоманскі Рэйхсканцлер даў знаць Народнаму Сэкрэтарыяту Беларусі, што Бэрлін разглядае Беларусь, як „часць Савецкай Расеі” і па Берэсьцейскаму Угавору бэз Ураду Леніна гэтае пытаньне сам вырешыць не можэ: гэта значыць прызнаць новабудуемае Беларускае Гаспадарства.

Пакуль у Менску знайходзілася другарадовая нямецкая ваенная улада, між немцамі і беларусамі вельмі часта выходзілі рожныя непараразуменія, калі ж у трапені месяцы ў Менск перезехала Галоўнае Камандаваньне 10-ай нямецкай арміі на чале з генералам О. фон-Фалькенгайнам, беларуская справа стала заваёўваць ўсе болей і болей правоў, хутка ўзмацавывацца і ў летку 1918 году беларусы, ужэ як дзяржаўцы краю, атрымалі і права мець сваіх райцаў при кожным нямецкім камэнданце, права разъездаў, учасцьця ў вырэшэнія немцамі ўсіх гаспадарчых, культурна-прасьветных і прафэсіяльных пытанняў і так далей.

На жаль немцы цягнулі з развязаннем пытання аб фармаванні беларускага войска, ў чым потым яны самі вельмі каяліся, як каюцца і цяпер.

На гэты час стала мажлівым звязаць духоўна Вільню з Менскам, старую акупацию з новай, што так сама вельмі замагала справі; а тут яшчэ

шырока расцьвілі беларускія друкі: ў Менску залажыліся—газэты „Вольная Беларусь“, „Беларуская Зямля“, „Беларускі Шлях“, „Крыніца“, штотомесячнік „Варта“, ў Вільні — „Гоман“, „Беларуская Ілюстраваная Часопіс“, штотомесячнік „Крывічанік“, у Слуцку — „Родны Край“. Сваім чарадом ўнутрэную беларускую працу падтрымлівалі беларускія закардонныя газэты: ў Кіеві — „Беларускае Слова“, „Беларускае Эха“, ў Адэсі „Беларусы ў Адэсі“; толькі бальшэвіцка - правакатарскія: маскоўская „Дзяніца“ і петраграцкі „Чырвоны Шлях“ запраданыя „народнаму камісару“ нацыянальных спраў, якому-сьць С. Джугашвілі, гаманілі, што менскія беларусы працу ѿсь па указы немцаў(!) і палякоў(!).

Проці такай брэхні газорыць ясна усё вышэй напісанага.

Апроч дзяржаўнай працы ў краі, будуючыя Беларускую Народную Рэспубліку установы,—Рада і Народны Сэкрэтарыят, развярнулі за гаты час і вялікую закардонную працу. Яшчэ ў летку 1918 г. былі устаноўлены дыплэматычна-консульскія прадстаўніцтва Беларускай Народнай Рэспублікі на Украіне — ў Кіеві і Адэсі, на Донішчыне — ў Растові, на Паўночным Каўказі — ў Ставрополі, на Літве — ў Вільні і нават у „Савецкай Расеі“ — у Маскве. Ў восень таго ж году былі арганізаваны надзячычайныя місыі, якія зрабілі падарожы: ў Кіев — да Ураду гетмана П. Скоропадскага (пры Міністру Загранічных Спраў В. Дорошэнко), у Варшаву — да Ураду Рады Рэгенцыйнай, у Вільню — да Ура-

ду Літоўскай Тарыбы, а так сама ў Бэрлін — да Германскага Рэйхсканцлера і фракцый Рэйхстагу, затым у Копэнгагу (у Данію) і ў Бэрн (у Швейцарыю). Місія Беларускага Ўраду арганізаваная дзеля падарожы да бальшэвікоў ў Москву не выехала з-за небезпекі невярнуцца да хаты жывою...

Гэтая падарожы не далі адразу дзеля беларускага дзяржавнага будаўніцтва рэальнай кармасіці, аднак жэ яны мелі добрыя вынікі для ўнутранай працы беларусоў пад нямецкай акупацыёй. Пасля іх немцы сталі ясьці на вялікія ўступкі, сталі даваць навэты часьць гроши з акупацыі на беларускія нацыяльныя справы, а ласьне, на утварэньне і утрыманьне І-шай беларускай гімназіі ў Буцлаві, на настаўніцкія курсы ў Менску, на Беларускі Вучыцельскі Інстытут, на беларускую школьнную інспектцыю і т. д.

9 кастрычніка 1918 году Рада прыняла новы Статут аб павялічаныні свайго складу—ліком болей за 100 членаў (з іх членаў I-га Усебеларускага Зьезду было не болей 40) а крыху пазней новы Статут аб Народным Сэкрэтарыяце, які ад гэтай пары стаў ужэ звацца Радай Народных Міністраў.

Германская Рэвалюцыя схінула погляды немцаў з таго кірунку, на які стала нямецкае Галоўнае камандаваньне ў кастрычніку 1918 году. Утвораныя пасля Бэрлінскага перавароту салдаткі рады ў гарманскай арміі затрымалі спрэву развіцця беларускай дзяржавнасці: ўладу атрымали людзі новыя, не знаёмыя с краем.

Яны далі можнасьць падняць галаву, як актыўным ворагам беларускага руху, так і скрытым анты-беларускім элемэнтам,—а, ласьне, зъмяніўшым сваё погляды на нацыянальную справу жыдоўскім бундаўцам і даўно заслужыўшым благую славу велікарасейскім эс-эрам, якія страцілі свае палітычныя пазыцыі ў Расеі яшча ў 1917 годзе. У канцы лістапада апошняя, дзякуючы скасаванью цэнзуры, літаральна сталі цікаваць цёмныя і несвядомы элемэнт на ўсё тое, што было утворана беларусамі і клікаць да паразаванья.

Гэная выступленыня далі думку беларусам чэкаць небэзпекі ў разе неспадзеванага выйсьця немцаў з Менску і разруйнаванія надзеі зъберагчы беларускія дзяржаўныя установы ў цэласці. Беларускага войска не было, немцы адыйшли ад Воршы, надыходзілі большавікі з іх „надзвычайкамі“ і кітайскімі адрадамі, пасовывалася на Беларусь фізычная съмерць.

У пачатку сінегня беларускія установы вынесліся з Менску. На момант ўлада ў месеці і не бы-то ў краі перайшла да бундаўцаў і эс-эраў-маскалёў, якія зараз-жэ быті зліквідаваны бальшэвіцкім ваенна-рэвалюцыйным камітэтам, захапіўшым „чурвоны Менск“ 8 сінегня.

Беларусоў спаткаў лёс украінцаў: яны пакіну-лі сваю сталіцу пад напорам крывавай маскоўкай сілы.

#### IV.

Пакуль у Менску ўсе бэз вынятку беларускія арганізацыі аб'ядналіся каля Рады Беларускай На-

роднай Рэспублікі, у Вільні, гэтым духоўным цэнтру беларусоў, а так сама і цэнтру тагочаснай нямецкай акупацыі, — Віленская Беларуская Рада (якая мела сваіх прэдстаўнікоў і ў Радзе Рэспублікі) арганізавала падмогу. Маючы мэтай, калі, не абараніць Беларускае Гаспадарства, то хоць бы утрымаць у рамках дзяржаўнасці беларускую справу, Віленская Беларуская Рада увайшла ў хаўрус з Літоўскай Радай (Тарыбай), каб, з дапамагай будучага літоўскім дзеячамі на заходзе былога Вялікага Князьства Літоўскага — новага дзяржаўнага арганізму, абараніць хоць неўялікую часьціну беларускай зямлі.

Гэтай часьцінай была ўся тэрыторыя старой нямецкай акупацыі, а, ласьне, — беларускія часьці Віленшчыны, ўся Городзеншчына і Аўгустоўшчына.

Грунтам татага беларуска-літоўскага хаўруса было абарона новым Літоўскім Гаспадарствам цэласці заходніх беларускіх этнографічных граніц ад Польшчы—Аўгустова, Беластоку, Хорашчы, Бельску, Белавежы, і, зразумела, Городна і Саколкі.

Па ўтвару з літвінамі, Віленская Беларуская Рада паслала ў Літоўскую Раду шэсьць сваіх прэдстаўнікоў, а адзін з членаў Рады Міністраў Беларускай Народнай Рэспублікі ўступіў у Літоўскі Урад на пасаду Міністра Беларускіх Спраў. Хаўрус гэтых фактычна стаў існаваць з момента выезду Беларускага Ураду з Менску, пасля чаго гэтых Урад не пачынаў сваёй афіцыйнай працы ў Вільні, чы ў Городні, а перайшоў на гэцай тэрыторыі

на неафіцыйнае пражынанье.

За то ўся праца Беларускага Ўраду цяперака напраўлена была пераважна на палітычную акцыю заграніцай, куды Ўрад па-лаў сваіх прадстаўнікоў, — як на Украіну, так і у Германію, у Чахію, у Паріж.

Беларуска-літоўскі хаўрус між тым разъвіваўся. Вільню захапілі бальшавікі. Літоўскі Ўрад переехаў у Коўну. Міністэрства Беларускіх Спраў перенеслося ў Городно, скуль іно мела ўплыну на ўсю беларускую тэрыторыю німецкай акупацыі, і, калі бы гэтаму ўплыву не перашкодзілі бы: — з аднаго боку неаднальковасць палітыкі кожнай з німецкай салдацкіх рад, з другога-слабасільле німецкага Галоўнага Камандавання на ўсходзе і з траццягом заборчая палітыка польскіх легіёнаў, разлётныхся на беразі Нарава (якія хутка і пасунуліся на Беларусь, іі білі то абароняючыя не ад бальшавікоў), то беларуская праца ў гэтаі часы і Гаспадарства дасягнула бы поўнага свайго росквіту.

У пачатку студзеня 1919 году на вуліцах Горадна ужо можна было бачыць адкрыта беларускае нацыянальнае войска. У кожнім з паветовых местаў былі ужо беларускія паветовыя камісары. У Горадні першы раз началі выдавацца беларускія газэты, як „Беларускі Народ“ (на двух мовах: беларускай і расейскай) і „Бацькаўшчына“. Началі расьці беларускія гурткі, разъвівацца нацыянальны тэатр. Пачалася паступовая беларусізацыя абшару, які на працягу целага веку нес на сабе ядначасна ціжар

і польскага панаванья і русыфікацыі.

Святкуючая Антантa, зразумела, не прыбрала часу падумаць аб тым, што можа пречніясці Літве і Беларусі ганебны выхад немцаў у Германію і аддача на расправу палякам ўсяго ўсходу. У канцы красавіка гэта апошняе настолькі дало сябе чуць, што ў рукі разудзаных польскіх легіонераў папалі і Беласток, і Бельск, і Саколка, і Городно, і Вільня.

Палякі пайшли даёй на ўсход, займаючы беларускія аблшары. Міністэрства Беларускіх Слаў зноў перенестося, ужэ ў Коўну; гэтае места стала цяпер часовай сталіцай неакупаванай Літвы, у граніцах якой не аставалося больш ні воднага касцялчака беларускай зямлі. У Городні палякі разаружілі І-шы Беларускі поўк. Члены Беларускага Ураду, пражывашыя да гэтага часу ў Городні, зусім перэехалі загрaniцу. У польскай акупаціі асталася толькі некалькі чалавек, працеваўшых да гэтай пары ў беларускіх арганізаціях пад відазнамі загадных паленофобаў і прыяцелей немцаў, а цяпер прынамазаўшыміся ужо і да польскіх агентаў.

Зарат жа, па меры заняцця Беларусі палякамі, ўсё турмы ў Городні, ў Вільні, ў Беластоку сталі запаўняцца араштаванымі беларускімі дзеячамі, як і ў раёні панаваныя бальшавікоў. Сталі зачыніцца ўсе беларускія школы, настаўнікі гуртам вывозіліся ў Кракоўскія табары, паднялася страшная поганізацыя краю. Арашту і ганеніню з боку польскай жандармарні надлеցлі нават члены Беларускага Ураду.

## рускай і Літоўскай Рад.

Перанёсныя ў Коўну, установы Міністэрства Беларускіх Спраў пачалі там беларуску працу спачатку, утварыўшы аднак нелегальную сувязь з прадстаўнікамі Міністэрства ў польскай акупациі. Беларускае войска пачало ў Коўні арганізавацца на нона, і ў летку 1919 году ужэ з'явілася, як асобная частка, на фронці: на паўночным пехота і на паўднёвым - каваліца. Развілася шырокая інфармацыя ўсіх прадстаўнікоў чужых дзяржаў у Літве, асабліва Амэрыкі, Францыі, Англіі аб палажэнні беларускай справы; ўсе прадстаўнікі ад Міравой Нарады з Парыжа, якія наезджалі ў Коўну (а да красавіка ў Горадно) атрымлівалі ад Міністэрства Беларускіх Спраў ўсестранне засветленыне беларускага пытання.

Між тым і Варсальскі Мір быў падпісан. Ўсе заходы беларусоў спачатку аб абароні Беларусі ад палякоў, а затым аб устанаўленні людзкіх адносін палякоў да акупаваных абрашараў (калі польскія легіёны йшлі на ўсход па распараджэнню маршала Фоша?) ні да чога не прывелі.

## V.

Дзеля болей яснага агляду ўсей беларускай справы за апісываемы час, патрэбна яшчэ адметыць жыцьцё беларусоў пад бальшэвіцкім, а пісцім польскім панаваннем у той час, калі беларускія дзеячы рабілі справу ў Літве і заграницай. Гэта было сказано, што колькі беларускіх „валітэхах“ перайшлі на польскую друкарню, гэта ў ..

сэнсі, што „толькі Польшча можэ адбудаваць Беларусь”, с кім толькі і трэба быць беларусам у хаўрусе: з другога боку так сама колькі адішчэпенцаў прытулілася і да бальшевікоў „Савецкай Расеі”, хаўрус з якой нес ўсе зямныя дары беларускаму „народу”. За часбыцца немцаў у Менску, „беларускія бальшэвікі” працавалі ў Смаленску, але дзеля таго, што яны не маглі там разьвіць значайнай палітычнай работы, маючы ў сваім распараджэнні вельмі невялічкую часць Беларусі, яны пастараўліся зрабіць свае „каінава дзела” пасля выходу немцаў з Менску, а, ласьне,-у стулzenю 1919 году.

Патребна тут звярнуць увагу на то, што да гэтай пары бальшэвікі абражалі і высмеівалі як толькі тэрміны „Беларуская Рэспубліка”, „Незалежная Беларуская Рэспубліка”, але і самую назву „беларус” быўшы раней да немцаў урад іх у цэнтру Беларусі—у Менску называў сябе не іншай, як Народным Камісарыятам Захадній Вобласці і Фронту. Цяпер жа, апіраючыся як толькі на „беларускіх бальшэвікоў”, але і прыймаючы пад увагу тую працу, якую зрабіла ў нямецкай акупациі Рада 1-га ўсебеларускага Зьезду, а затым і Рада Рэспублікі, маскоўскія бальшэвікі, хлынуўшы ў Менск, аб'явілі там асобным маніфэстам „Незалежную Беларускую Савецкую Сацыялістычную Рэспубліку”. Існа, што гаты крок быў пабудован на старым езуіцкім законе: для ласінення мяты-усё мажліва! Бальшавікі прыцягнулі сябе патребныя ім грамадзкія і палітычныя групы, скарысталі іх для ўзмацавання сваёй ўлады,

а потым адкінулі ад сябе ня толькі шчырых беларусоў, але і беларусоў-бальшэвікоў: усю справу ўзялі ў свае лапы маскоўцы, армяне, палякі і жыдоўскія гдшчэпенцы, прыкрыўшы сябе вышэйрапісаным беларускім імем.

У хуткім часе, тое самае было зроблена і ў Вільні, дзе была абыяўлена адноса да літоўцаў такая жэ Літоўская Рэспубліка. Затым, так як бы перачытаўшы старыя беларускія газэты і праклямациі, бальшэвікі абъедналі абедзьве Рэспублікі ў адну пад імем Літоўска-Беларускай і стварылі адзін 'рад, голавой якога пасадзілі для большэй бэзпекі бальшэвіка-літвіна. Праца гэтага „Рабоча-Селянскага Ўраду“ выразілася ў выданыні колькіх праклямаций, адозваў, двух-трох кніг на беларускай мове, а што самае цікавае, ў адданыні пад суд, надзору надзячаяк, высылцы, чы проста зачыненю ў астрог многіх беларускіх нацыянальных дзеячоў, часыць якіх, у момэнт падходу палякоў да Менску ў летку 1919 году, бальшэвікі вынезылі, як закладнікаў, у смаленскія і маскоўскія турмы:

Выцігіваючы сабе чайбольш карысьці за пра-  
паганду назывя Беларускай Савецкай Рэспублікі,  
бальшэвікі, арганізавалі на фронці з палякамі і  
беларускія чырнонія палякі. Значаныне якіх, гэтай  
„беларускай аружнай сілы“ дзеля беларусоў было  
у тым, што ў бальшэніцла-польскай вайне біліся,  
прайдзілі кроў і гінуці не каранных палякі і мас-  
коўцы, а беларусы з абеднёх старон, таму што і ў  
польскіх войсках паны арганізавалі на гэтых фронці

ашуканствам так тэма „свае“ беларускія дывізіі.

З гэтага відаць, што як тыя, так і другія паставілі сабе мэтай выкарэніць не толькі беларускі нацыянальны рух, а і беларускую чалавечую сілу.

Пасыля ж заніцьцы Менску палякамі, бальшэвікі йзноў перэнесьлі свой „Беларуска-Літоўскі Урад“ у Смаленск, дзе ён такі і змарнеў у барацьбе з антынацыональнымі элементамі, якія не сцярпелі навэт гэтай нацыянальнай непашаны да „Савецкай Рэспублікі“.

Калі войскі Язэпа Пілсуцкага распачалі сваю гаспадарку ў межах большай часці Беларусі, Беларускі Урад, працаваўшы да гэтай перы заграніцай, прарабаваў націснуць на палякоў праз Антанту ў тым сэнсі, каб перэніць ад акупантаў хоць бы цывільную уладу ў краі. Гэта проба патрабных вынікаў не дала. Тым часам невялічкая кучка асоб, пачала ужэ афіцыяльна туліцца да Пілсуцкага і, ёд імя нібыто адпаведных беларускіх групп, дарвалася да арганізацыі беларускіх вайсковых частак у польскай арміі, па прыкладу існуючых беларускіх войскаў у Літве. Благаславіўшы гэту спрану, „сам“ Пілсуцкі даў сваю згоду на скліканье распушчанай у лістападзе 1918 году пры надыходзе бальшавікоў - Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Гэта палітыка можаль запаліла надзеі на мажлівы усыненіх беларускай справы ў раёні польскай акупацыі нават у не-прымірных ворагаў налякоў.

Рада Рэспублікі была скліканая 12 лістапада 1919 году, на які дзень зъехалася ў Менск многа

беларускіх палітыкаў. Спачатку нішто здаецца не гаварыла аб благім канцы. Рада ўзмацоўвала свае назынцы, — але з палякамі гаварыла не надта. Ўажнейшыя пастановы адцягіваліся. Палічкі цешыліся, нітэ Рада іх не лае, пашыралі далей сваю акупацыю і, затаіўшы дух, чэкілі ад Рады Граматы аб уніі з Польшчай, чы правідловей, нацьвержэння... старой Гарадзельскай Уніі. У гэтай надзеі Рада то і была скліканая! Але замест гэтага, беларусы перавыбрали Прэзыднум Рады, зменілі Раду Міністраў адпаведна дя голасу партыяў і вынеслы ёнагічны пратест праці польскага гаспадарэння ў краі. Тут то палякі і зьнялі маску з снайго твару, а бесіцылі Раду распушчанай, як устанону, якая пажадала рабіць дзяржаўную працу „немаючы на гэта законі нага права“. Між тым, як год таму наезд, калі Рада прыгатаўлялася прыняць уладу ў краі (пасыля прыняцця „Статуту 9 каstryчніка“), увайшоўшы ў Раду ад польскіх груп віднейшыя прадстаўнікі палякоў на Беларусі (ўсе юр'істы, адзін нават сучасны Старшыня Менскага Вакругнага Суду), тады Рада мела на гэта законое права, аб чым палякі вельмі гаманілі!...

Роспускам Рады помста палякоў неудзячным беларусам не акресьлілася. часць новага Беларускага Ураду і Прэзыднуму Рады-яны пасадзілі у турму. Уцалеўшыя ад гэтага польскага разгрому беларускія дзеячы ўцяклі з Менску і рожнімі дарогамі праbralіся йзноў заграніцу.

На мейсце распушчанай, а па іх словам - скан-

саванай Рады Рэспублікі, польскія ураднікі утварылі новую „Найвышэйшую Раду”, якая стала настав падтымліваш скінуты Радай Рэспублікі і мусіць вельмі салодк. для паликоў стары Урад.

Аднак уцёкшыя з Менску кіраунікі Рады Рэспублікі і новага Ураду гэту новую авантuru хутка спынілі і „найвышэйшыя беларусы” падаліся „у адстаўку”.

Расхвалены праект арганізацыі беларускіх частак у польскай арміі, атрымаўшы высокую згоду Начальніка Речы Польскай Паспалітай і распаўсюжэны яшчэ ў восень 1919 году, да студзеня 1920 году не даў ні воднага салдата, ні воднага беларускага штыка.

Беларуская дзяржаўная справа йзноў перайшла не бежэнскае палажэнне. Асобна яна разъвілася ў гэты момант у Літве, дзе звыўляеца часткай аб'яднанай беларуска-літоўскай спіраны. Нежалежна ад гэтага, самастойная беларуская акцыя на падставі дабрасусецкіх адносін моцна пашырылася ў Латвіі, Эстоніі, Фінляндіі, Чэхіі і пры Украінскім Урадзе.

#### VI.

У заключэнніне збліжаду ўсаго пэріяду беларускага руху ад пачатку 1917 году, патрэбна звырнуць увагу і на рожнія відавочэннія беларусоў у і. вешчырасці і на спробы энайсьці ў группе беларускага руху нямецкіх, польскіх, альбо якія іншыя грошы.

Што датыча першага, то ў свой час, як мы бачылі, немцы падавалі некіх надзеі ў дапаможе адраджэнню беларускай культуры і распаўсюжэнню

беларускага руху. Не можна ўпусьціць з мока таго факту, што фэльдмаршал Гіндэнбург пе́ршы-ў пачатку 1916 году асобным расказам абыяў і беларускую мову ў старой акупацыі мовай раўнапраўнай іншым мовам у краі: літоўскай, жыдоўскай і польскай. Праўда, не ў інтарэсах імператарскага генерала было называць у той, чы іншай часці акупацыі перенажываючай мовай (чы па нашаму дзяржаўнай) беларускую, чы літоўскую. Але, апроч таго, што пры немцах на беларускай мове друкаваліся адозвы, пашпарты, падтрымліваліся беларускія школы, школьнія выдавецтва, і то ўсё ў вельмі незначных, адносна да іншых, размерах, больш мы учасцьця ніямецкай грашавой дапамогі беларускай справе не знайходзім.

Што датыча польскай дапамогі беларускай справе, то да конца 1919 году ніхто з беларусоў гэтага нідзе ні чуў, ні бачыў. Расейскіч русыфікаторы лаялі беларускіх дзеячоў за тое, што яны твораць элемент пераходны да палікоў, што яны „польскія найміты“ і так далей, але ў той самы час палікі ўсюды выступалі прыঁці таго, каб ніякім спосабам не ўводзіць беларускай мовы ў касцел, бо гэта ёсьць перэход да маскалёў і схыматыкаў. Такім чинам і з аднаго і з другога боку беларускую справу зацікалі; то да польскай, то да маскоўскай інтрыгі, але фактывна ні адна з гэтых старон справе не дапамагала. Зрэзумела, трэба б'ло, разъбіраючыся ў самай справе Беларускага адражэння, чёкаць помочы беларусам ад польскіх землеўладальнікаў.

нікаў на Беларусі, якія ўладаюць і многамільённыя фундушамі і паходзяць ад беларускіх вяльмож. Аднак ўсім добра ведама, якімі жэбракамі жылі апошніе днаццацілецце беларускія дзеячы ў Вільні, Менску, Беластоку, Пецярбурзі, Маскве, Кіеві, як дранна і неакуратна выходзілі беларускія часопісы, колькі беларускіх дзеячоў за гэты час памёрла ад сухотаў, поўгалоднага жыцця і немажлівасці акуратна палуднаваць, ня то, што лячыцца. Гдзе-ж тут грунт для вінавачэння беларусоў у той чы іншай апоры на суседзя?

Беларуская справа за гэты час расла, шырылася і цвіла сама сабою, стыхійна тыму, што істотаю яе быў, ёсьць і будзе сам беларускі народ, яго ад вечнае існаваньне, сіла яго адражэння, багаты скэрб яго мінуўшчыны.

Так было да апошніх месяцаў 1919 году, гэта значаць, да таго часу, як пасытія развалу адной магутнай славянскай дзяржавы на усходзе, паднялася другая; пасытія занепаду Расей пачала ўзмацоўвацца на касцёх ахвяр апошніх пяці гадоў—Рэч Паспалітая Польская.

Калі да гэтага часу і были якія выпадкі непарэзуменія паміж самымі беларускімі дзеячамі ў нацыянальна-свядомых беларускіх арганізацыях на грунце западазрэньня той чы іншай адзінкі ўзначанай прыхільнасці да палікоў, то на гэта вялікай увагі не звырталася і гэта не тварыла раглому. Ведама, што беларускую справу тварылі, як інтэлігэнты з кароду, так і інтэліганты з польскай, чы расейскай

культурай і дзесят гэтага той, хто не адразу шчыра выказываў сябе ў беларускай справе, мог навалачы на сябе вінаначэныне ў польскай чи расейскай арнентацыі.

Больш непрыемнай стала адзначацца інкаторня беларусм у польскай арнентацыі тады, калі нацыянальная справа стала справай палітычнай, а яшчэ больш, калі сіла польскіх войскаў перэмагла сілу расейска-бальшэвіцкай навальніцы. Ганебный роскніг польскай справы вельмі дрэнна адазваўся на інкаторных беларускіх дзеячах: асабліва з вялікім жалем ім гэта траба падкрасыліць адносна да тых дзеяюц, якія да гэтага часу мелі за собою вялікі стаж у 15—20 гадоў нацыянальнай работы. Звычайніх авантурнікаў, якія пайшлі ў найміты да палякоў, ніхто з беларусоў шкадаваць не можэ.

І вось гэта апошніяе і давяло да того, што сярод беларускіх нацыянальна-палітычных кіраунікоў зрабіўся ў студзеню 1919 году надлом, ад чаго ясна адзначылася та невялічная кучка людзей, якая „упала да ног“ польскага магната, як збаўцы беларускага народу ад заненаду, і умешала польскія прошы ў беларускую справу. Раз, месца, 99%, беларускага грамадзянства з палікамі не пайшла!

Каб дакончыць наш агляд, зьнернем нарэшті яшча увагу на ту ю галіну культурнай працы на Беларусі, якая абыймае сабою выдавецкую работу, справы друкаў і распаўсюджэнні голасу грамадзянства.

Аб агульна-выдавецкай працы ў раёні польскай акупацыі гаварыць многа че треба гэта справа


стаіць у вельмі цяжкім палажэнні. Выдаваць часопісі і пабеларуску зьявілася можнасьць толькі пасыля заняцця легіонамі Менску і гэ не хутка. Ў восень 1919 году пачала выдавацца ў Менску поленафільская вестка — „Звон”, якая за ўдыганье перад Начальнікам Польскага Панства, не спадабалася навэц бліжэйшым прыяцелям кіраунікоў яе. Праз нейкі час гэту вестку зачынілі самы выдаўцы і пачалі выпускаць другую штодзённую газету — „Беларусь”, якая да 1920 году утрималася. Апроч таго, беларускія ксяндзы выдаюць у Вільні сваю каталіцкую газэтку „Крыніца”, дзе больш гавораць аб уніі, ніж аб бэзнарнуковым ўводзе беларускай мовы ў касцеле. Там же выходзіць яшчэ і яўна поленафільскі тыднёвік „Беларускае Жыцьцё”. Больш ні ў Вільні, ні ў Городні німа ні воднай беларускай газеты; выдаваўшыся перад тым-у Городні „Родны Край” і „Бацькаўшчына”, а ў Вільні „Беларуская Думка” і „Нежалежная Беларусь” за вельмі праудзівыя слоны, альбо забаронены ўладай, альбо зачыніліся з поваду „пераводу” іх кіраунікоў і супрацоўнікоў з рэдакцыяй у турмы.

У Коўні выдаецца ад верасняня 1920 году ілюстраваная беларуская „Часопіс”, як вестка беларусу у Літве, а так сама ў беларускіх частках Літоўскай Арміі выходзіць свая газэтка „Варты Бацькаўшчыны”. Ў Грызе беларускімі рэспубліканцамі сылаецца журнал „На чужине”, а ў Барліне выходзяць на нямецкай мове „Весьці Беларускага ірас-бюро”. Далей — ні на Украіне, ні ў іншых дзяржавах

беларускіх друкаў німа. Аб лёсі пачатай працы беларускага таварыства ў Кіеві „Зорка”, а так сама аб выдаецкай справі петраграцкага таварыства „Заглянене сонцэ і ў нашэ ваконцэ”, чы маскоўскага выдавецтва „Покліч” німа шырока невестак.

Толькі ў Вені-украінская „Воля“, ў Празе-чешская „Трыбуна“, ў Зальцваделі-украінская часопісъ ваеннапалонных „Шлях“ калі-не-калі асьветляюць палажанье беларускага руху, занепад беларускай культуры, няволю беларускага сасланаства і неўпынную барацьбу беларускіх нацыянальных кіраунікоў за дзержаўна-нацыянальнае адраджаньне беларускага народу.

— [ К а н е ц. ] —





# „Тва імя Ф. Скарэны”

выпусціла вось якія новыя

выданні:

1. ЯЗЭП ВАРОНКО. БЕЛАРУСКАЯ  
СПРАВА ДА МІРАВОЙ НАРАДЫ У  
ВЭРСАЛІ. Гістарычна—палітычны нарыс,  
Коўна. 1919. Кошт 2 рублі.

2. К. ЕЗАВІТАЎ. БЕЛАРУСЫ і ПА-  
ЛЯКІ. Дакументы і факты з гісторыі аку-  
пацыі Беларусі палякамі у 1918 і 1919 г.г.  
Коўна. 1919. Кошт 10 марак.

3. М. ЗАСЕЦКІ. МІНІСТЭРСТВА  
БЕЛАРУСКІХ СПРАДЎ за 10 месяцаў  
істнаванія. (I. XII. 1918. — I. X. 1919).  
Кароткі нарыс. Кошт 1 залаты.

4. Я. ВАРОНКО. БЕЛАРУСКІ РУХ  
ад 1917 да 1920 году. Короткі агляд.  
Коўна. 1920. Кошт 2 залатых.

5. „БЕЛАРУСКІ ШТАНДАР”. Но-  
вая пачтовая пісуліка ў фарбах з тэста-  
мэнтам Мацея Бурачка. Коўна. 1919.  
Кошт 40 гроши.

СКЛАД ВЫДАНЬНЯУ.

КО ў Н. А. Вуліца Міцкевіча, 13 а.  
РЭДАКЦЫЯ „ЧАСОПІСЪ“.

Замаўляючым больш як на 15 залатых  
персылка дарма.

ЛІТЭРАТУРНА - ГРАМАДЗКІ  
і ПАЛІТЫЧНЫ МЕСЯЧНІК

## „На чужыне“

ілюстраваная часопісь беларускай калёнії  
у Рызе.

АДРЭС РЭДАКЦЫІ і КАНТОРЫ:  
РЫГА. Бульвар Тотлебэна, 7, кв. 3.

ЛІТЭРАТУРНА і ІНФОРМАЦЫЙНАЯ  
ВЕСТКА БЕЛАРУСКАГА ЖАЎНЕРА

## „Варта бацькаўшчыны“

выходзіць у Літоўскай Чыннай Арміі.  
2-і ГОД ВЫДАНЬНЯ.

Адрэс: Л. Ч. Армія. Н-ы Беларускі Батальён.  
Рэдакцыйная Рада.

Украінська часопісь у Німеччині

## „Шлях“

ВЫХОДИТЬ ДВА РАЗЫ НА ТИЖДЕНЬ:  
у середу і в суботу. Рік II.

Передплата виносіті: у Німеччині  
на місяць — 2 мар., на три місяці — 6 мар., в Чехо-Славакіі — 2,50 кор., в Франшт., Бельгіі і Швейцаріі — 1 фр.

Адреса Редакціі и адміністрацыі:  
**Salzwedel. Grosse Stegel, 23.**

кошт 2 ЗАЛАТЫХ.

## ПАШЫРАЙЦЕ

у беларускіх гуртках, грамадах і калё-  
ніях першую ковенскую беларуску

2-рі год выдання.

## „ЧАСОПІСЬ“

грамадзка-пазітычны, літературы і нау-  
чна - гістарычны штамесячнік з ілюстрацыямі.

АДРЕС РЕДАКЦЫІ і КАНТОРЫ:

ЛІТВА (Lietuva).

КОУНА. Вуліца Адама Міцкевіча, 13 а.

УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖНЕВИК

„ВОЛЯ“ виходить у Відні з  
кінця червня 1919 р.

під редакцією

Андрія Горленка (А. Войнаровського).

ЦІНА: поодиноке число—6 кор., місячно 24 кор.  
в Швайцарії і Франції 1 фр. „ 4 фр.  
в Америці . . . 50 цент. „ 2 дол.  
в Німеччині . . . 2 мар. „ 8 мар.

Адреса редакції та кантори:

Wien, VI., Linke Wienzeile Nr. 40—38.